

БІБЛІЯГРАФІЯ

Аркадзь Смоліч правадзейны член інстытуту Беларускай культуры, „Організацыя сялянскай гаспадаркі ў раенах Цэнтральнай Беларусі”. Выданыне Інстытуту Беларускай Культуры. Менск 1927 г. ст. 150.

Сацяйлістичнага пера будаваньне сельскае гаспадаркі, як і наогул сацяйлістичнае будаўніцтва народнае гаспадаркі, немажліва без дакладнага вывучэння. Дакладнае і ўсебаковае вывучэнне сельска - гаспадарчых систэм (а таксама іх географічнага размешчэння), як выніку шматгадовага прыстасавання да існуючых натуральна-гістарычных (глеба, клімат і інш.) і сацяйльна-еканамічных (еканамічна палітыка, рынак, цінны зносін і г. д.) умоў, звычайна нерадзячым фактаратам, забоўясчуючым насыхавацьцем плянавання. Толькі атрымаўши, праз папярэдні досыль дэўні сельска-гаспадарчыя расчыні, прасаччаны эвалюцыю іх складаны і ўстанавіўшы фактары, кіруючыя гэтай эвалюцыі, мы будзем мэль цвердую падставу для пабудовы стаіл систэмы плянізін мера-прыемстваў па сельскай гаспадарцы наогул і зможам іх якасць дыфэрэнцыраваць у прастору! Але, як глядзеячы на такую важнасць вывучэння, як іра перасычаная фактуру сацяйлістичнага будаўніцтва, мы маем яго па Беларусі, съмела можна сказаць, у мінімуме. Дзяякуючы апошнім, надзвычайнай вялікі інтарес набывае ўсякі досыль, звязанны з сельскай гаспадаркою Беларусі. І тым большую юзау і крытычнай адно-сцы піяніннай призначацца да сібе працы, прэтэндуючая даць эканамічныя грунты, на якія павінна наклаўвацца наша палі-тніка плянавага кірауніцтва, бо ад якасці гэтага грунту буйзе цікавым залежыць рацыональнасць мерапрыемстваў, а гэта значыць і поспеху сацяйлістичнае адбо-довы.

З гэтага пункту погляду мы і будзем разглядаць працу А. Смоляча, якая стаінь у сваю задачу на "толькі тэарытычныя вышуканні", але, у скам устанаўлены "расійных тыпau сялянскаса гаспадаркі і географічным размянчэнні". Жадле мену адну з асноўных ператынкаў як наянавага сакцыялістычнага будаўніцтва Сарненскіх изяржаны

Разыбрасмай праца А. Смоліча – «*Організація сялянскіх гаспадаркі ў раёнах Цэнтральнае Беларусь*» – разглядае неукрупненную Беларусь (да 1923 г.) і грунтуючыя як на матэрыялах масавае статыстыкі, так і матэрыялах праведзенай НКЗ, над кіраўніцтвам аўтара, у 1923 г. даследаваны.

Гэты досьцел быў неправедзен „для мэт выстаўкі”, на якую траба было „вывяціц характар тыпавае сялянскае гаспадаркі, а звяза таго, што гатовых матэрываў, неабходных

для гэтага, амаль што ня было, дык прышлося збиралі іх праз адмысловасе дасылданьне“

Праца А. Смоляча „пачынлецца з с.-г. раёновання цэнтральнага Беларусі на падставе даных масавае статыстыкі. Далей тлумачыцца мэтадалёгія самога бюджетна-агранамічнага досьведу 1923 г., выясняючы аспоўненія ўмовы і фактыры с.-г. вытвору і апесенне арганізацыі прадукцыйных галін гаспадаркі. У канцы выясняючыя пытанні зыскоўнасці гаспадаркі і яе галін, і робяцца належныя падсумавальні і практичныя вывады. Да працы ў якасці ладатку дакладваюцца валасны падсумававаныя голаўныя кнігі даследаваных гаспадарак, як аспоўны сырый матэрыйял, якім карыстаўся аўтар пры выяснявленні пытанніяў аб структуры і разьмеркаванні прыбытку". Як бачым з вышэйшэйская запага, заданы, настаяўчыя перад досьведам з боку НКЗ былі значна напішаны аўтарам і з выяўленнем „тыповай сялянскай гаспадаркі" для выстаўкі яны звязрнуліся у устанаўленне „райных тыпаў сялянскаска гаспадаркі і их географічнага разымязначання" — для аргументавання палітыкі Савецкага дзяржавы ў пісаніна-сацыялістичным будаўніцтве.

Паглядзім-жа наколькі викнаныя паствуленая аўтарам задача і наколькі ўстаноўленыя ім раёны аднаўляюць таму, каб на іх грунтаваць „пляны агранамічнай работы”, „мерапрыемствы зямельна-с-г. палітыкі” і г. д.

Перш за ўсё разглядзім тэорэтычную ўстаноўку і тэорэтычныя развагі аўтара.

Грунтоўнымі наказчыкамі пры сваім распарапішанні сельскай гаспадаркі Беларусі А. Смольч прымеа „адзнакі агульна-геаграфічныя” (характэр краініду, гуашчына, наслененіе) і гэтым паказчыкам наладзена вызначальная роля, напрыклад, наасобных воласці записаніца ім у той час ішы раён „наводле сваіх глеб”.

Другараднімі паказчыкамі А. Смоліч бирэ: 1) дзесцій засеву на адну гаснадарку, 2) пропорцыю наявных культур, 3) быдла на 100 дзес. засеву і г. д.

Анонімні паказчыкі характерызуяще, на Смолічн., «сельска-гаспадарчы аздзінка расуну». Усе гэтага паказчыкі можна падзяліць на дзве групы: 1) Натуральныя (глеба, клімат, рэльеф) і 2) Натуралістична-тэхнічныя (працэцітныя саудансныя культуры, бытла на 100 дзесяц. засечу і інш.); першага група характерызуе ўмовы сельска-гаспадарчага вытвору, а другая — славы працэс.

При гзтм А. Смоліч лічить, що „у формаванні тынау жывелагадоулі вялікае значенне павіны мець судансіны ралі і природнае кармовас плошчы” (стр 12) і даеїй „злайш з важкіншых умоу ад якіх зада-

Nº 5

Бібліографія

69

жыць арганізацыя сялянскае гаспадаркі ў Беларусі, ёсьць *спажыцы ў сям'і... спажыцы ўпłyвае на формаванье арганізацыі вытворчых галін*" (стр. 40).

Гэтая сыстэма натуральных і натуралістычна-тэхнічных паказчыкаў, пакланенныя перад спажывцам упрыгожваючымі сім'і на організацыйную структуру гаспадаркі, нарашце, угледжаньне непасрэдна залежнасці арганізацыі гаспадаркі ад натуральных ўмоў, абядноючыя А. Смольчы з энё-народніцкай, дробна-буржуазнай школай у сельска-гаспадарчай эканоміі.

Гэтая школа спрабуе перадаць эканамічную сутнасць сельскае гаспадаркі і дыфэрэнцыяцю яе тыпau у прасторы, пры дапамозе розных натуралістычна-тэхнічных элементаў сельска-гаспадарчага вытвору. У той час, як „земляробства і жывёлагадоўля несаізмeryмы ў натуралістычных элементах, пасеўная плошча і колькасць рознага віду жывёлы на маюць агульна-натуралістычны меры“¹. На самай справе, што перш за ёсёзначае: устанавіце сельска-гаспадарчыя расны? — гэта перш за ёсё азначае прасторавае парадунанне колькасць маюць, як сельскай гаспадаркі наогул, так і ў ёе пасобных галінах. Для таго-ж, каб зрабіць гэтая парадунанне мажлівым, трэба мець парайды аздыкі. Апошняя звязыяеца грашовай адзінка, а валавая прадукція гаспадаркі (а такса-ма і тэрыторыі, на сколькі сельская гаспадарка апошній ёсьць сумя гаспадарак, разьмешчаных на ёй) наогул і ў падзеле на пасобныя галіны ёсьць найбольш поўны і аб'ектыўны паказчык. З другога боку, харктырыстыка организацыйных тыпаў сялянскаса гаспадаркі не павінна пранускаць такога моманту, калі падзея на сялянскія групы, бо так любімай нэо-народнікамі сэрэдняя гаспадарка не дасканкрэтназадаў уяўленія супрауднасці, а толькі замагае апошнюю.

Прауда, гэтая сярэдня гаспадарка ўзіта. А. Смодічам не як сярэдня-арытмэтычна, а некалькі арыгінальна, але гэтая арыгінальна насыць упісоча яшчэ большую бытаванію. Натуральная-ж „падстава“ А. Смодіча праця расчышанні азначас, што саіраўданне разъвязаны гаспадаркі, як тэхнічны прагрэс і на яго падставе рост тэхнічных сіл, адкідаеца

Разрýу памїж натуральныім і сацыяльным эканамічнымі фактарамі, гэтая недылектычна насьць падходу да тлумачэння залежнасці сельска-гаспадарчага разыўціца ад розных фактараў, замазаванне сапраўднасці сярэдній гаспадаркай, а таксама натуралістычнай памер наперад пакідаюць дасыследчыка з няправільнімі вынікамі.

Далей разгледзім: 1) мэтад арганізацыі досьледаў, 2) распрацоўкі матэрыялу і яго навуковай апрацоўкі і 3) вынікі, зробленыя аўтарам.

Перш за єсяго кідаеща ў вочы адсутнісць падрыхтоўкі і выразнага навуковага наядходу да досьледу. Так, распрацоўка даенных масаваса статыстыкі, на палаве якіх былі вызначаны аўтарам арментырованыя раены, праводзілася ўжо пасля бюджетнай арганізаціі ласельвання, у выніку чаго

дасъледваныя гаспадаркі разьмеркаваліся па-
між раёнамі зусім ня роўна, а іменна:

I раён - дасъледвана	34 гаспадаркі
II " "	20 *
III " "	6 *
IV " "	6 "

Ни кажучы ўжо наогул аб недастатковай колькасці матэрыялу для выканання пастаўленай аўтарам задачы, па б гаспадарках ні ў якім разе не можна, ін толькі рабіць раёнованыне, але і даш нават прыблізінай харктыстыкай організацыйных тыпau сялянскасці гаспадаркі.

Праўда, аўтар і не спрабуе рабіць раёнованыне паводле матэрыялаў свайго досьледу, а скрыстоўвае гэты матэрыял для характарыстыкі тых раёнаў, якія вызначаны ім на даных масавае статыстыкі за 1916 г., зусім ігноруе такі факт, як Кастрычніцавая Рэвалюцыя і змены ў сельскіх гаспадарцы, якія адбыліся ў звязку з ёю.

Далей, узятая для досыледу так званая „тыповая, сэрдзійная“ гаспадаркі акказваща, нарэшце, па словах самога аўтара, „у большасці нятыповыі“, бо іны ў аднай воласці агрымаліся „даволі беднымі“, а ў другой „крыху буйнейшыя“, а то і саўсім „хаваючы свае сапраўдныя разміры“. А здарылася такая блытаніна таму, што нікага навуковага падыходу ў выбары гэтых „тыповых“ гаспадарак не было, а пытаванне вырашалася суб'ектыўна студэнтамі (ды яшчэ 1-га курсу), якіх працягілі зачыненне занет.

У вінку сказанага атрымаўся матэрыял, які ў шмат якіх мясцох не здавальняе нават самога аўтара.

Ізын, якія былі ўзяты аўтарам пры распрацоўцы матэрыялу, як паказаныя гаспадарамі, так і сярдзіна з гэтых паказанняў на воласці, павеце і Рэспубліцы, зьяўляюцца саўсім умовнымі і спрэчнымі.

Слуги у музичні та спірчніми.
Прынцыплюю на пірамідальнім зъяўляеща
габінэтнае балаянсаванне прадуктау, якое
аўтар чамусь абаране агульнымі развагамі
аб крицкай прыверцы, якую нам здаеща
лепши за ўсё зрабіць з самім гаспадаром пры-
росцьшце.

Норматыны вучот ирацы, ужываемы аўтарам (старонка 62), дзякуючы „супяречным паказаным“ матэрыялу, зняўляющі таксама недапушчальную метадолгічную вольнасць.

У мәтодының вызначынған раёнду (узындық паказычкай, устанаулыпен интэрвалді), а тақсама залучынды паказычкай і интэрвалду) за сім адсүтішке выразиасың. За падставу, яңа ужо было адзинчана, аүтар бирэ натуральны паказычкы (характар краивийді), а другиј ўжывыемы паказычкы группе со сүйс мөханічн (нават без прытрымвания прынципында та званага им, самага простага способу картаграфаванныя"). У вынику чаго атрыманы раे зараш-жа рассыпашына шәраг падраёнду, пәмж иккіншінде паяжка залавын дәрінчүй.

Дзякуючы ўсім у вышэйсказанаму я
аб тэорэтычнай устаноўцы аўтара, так і а
яго мэтадыцы і скарыстанных матэрыялях

вынікі гэтай працы патрабуюць да сібе вельмі крэтычных адносін. У большасці гэтых вынікі зьяўляючыца саўсім неабгрунтаванымі, інтуітыйнымі меркаваннямі аўтара, а ў пасобных выпадках нават супяречыць даным досьледу, або пабудаваны на адмаўленні паказанняў апошняга.

Гэтая можна паказаць на некалькіх прыкладах. Так, у спажыці сямі аўтар заходзіць на Беларусі паміж асобных воласцій таку розніцу, якая існуе паводле слоў аўтара, паміж спажыццём „неміц і кіргіза“ Розніца ў спажыцы хістасца ад 53,1 жытніх адзінок (Буйнавіцкая воласць) да 131,2 ж. адз. (Самахваласккая воласць). Гэтая „дужа вялікая розніца“ глумачыца аўтарам тым, што „існуе *мусіць*“ (7), шмат прыродных, эканамічных і культурна-гістарычных прычын“ (стар. 119). На старонцы-ж 43 аўтар гэтымі-ж самым прычынамі глумачыца, якраз адваротнае, згладжваныне нераўнамернасці спажыцця.

Як бачым, колькасная недастатковасць матэрыялу, адмыслова ўзятыя, так званыя, „тыповая“ гаспадаркі і пэны, далі сібе адчукі і саўсім заблытаў аўтара. На стар. 76 аўтар, разглядаючы сьвінаводства, агарашвае чытана такім парадоксам, як катэгарычна, на падставе даных досьледаў, заявя абытым, што „яно зьяўляешца адною з другарадных і маларэнтабельных галін“, якая аплачувае працу селяніна „горш за ўсе іншыя галіны“. Далей-ж, на стар. 77 аўтар, служаўшыся свайго вываду, заяўляе, што даных дасьледавання „нельга лічыць характэрнымі для гэтай галіны ў Беларусі“.

Другім парадоксам гучыць і такое сцівярджающее аўтара, як большая за сывінай рэнтабельнасць авечак, якіх ён прызнае „ін-


тэнсмұнай галінай“ і ў адносінах да якіх жаде ўнесці нешта самабытнае. Можна яшчэ прынесці цэлы шэраг супярэчных і неабгрунтаваных разважанняў аўтара, але досьці і гэтага. Наогул-ж развагі аўтара можна харэтузіваць, як бессыстэмныя, з адваронасцю ад часу і сапраўднага жыцця.

„Важнейшыя практичныя вынады“ аўтара, якія вызначаюць плян „абслугоўвання сельскае гаспадаркі“, зьяўляючыца саўсім лішнія і неабгрунтаванай патугаю, бо гэты плян, на непараўнаўча больш грунтоўных матэрыялах і з непараўнаўчаю выразнасцю быў ужо вызначан у іерспектыўным пляне НКЗ раней, чымся аўтар выпусціў сваю працу.

У заключэнні неабходна яшчэ застанавіцца на надзвычайна вольных адносінах аўтара да беларуское мовы наогул і ўжываемых ім у значым ліку штучных слоў. Як прыклад таких вольных выразаў можна прывесці: „,алейнае семя“. „Менская Беларусь“ і шмат іншых. Што за „алейнае семя“?—А гэта, бачыце, ільнянае семя, з якога здабываеца алей. Дык з такім-жэ правам мы можам назваць ільнянае быўшэ „штанінным быўшэ“, бо з яго здабывающа штаны, а ў выніку гэта будзе абсурд. Чаму „Менская Беларусь“...

Ці возьмем ужываемыя аўтарам слова: — „ацэны“, „перайсьцёў“, „первастковы“, „усталёны погляд“ і г. д.

Тэорэтичная і мэтадолёгічная блытаніна, ставіць наўкуцовую каштоўнасць працы А. Смоліча пад знакам запытаўнія.



Адказны рэдактар *B. Кнорын*

Члены рэдколегіі { *A. Сянкевіч*
Абрамчук

З Ъ М Е С Т

Стар.	3
В. Кнорын. —Лі выніках Аб'яднанага пленума ЦК УссКП(6)	9
Н. Перепечко. —К. Маркс і Ф. Энгельс о крестьянском вопросе	20
Я. Бялеўскі. —У Камуністычнай Партыі Заходнія Украіны	23
Н. Танаеўцева. —Работа з жаночым актывам	29
Н А Ш А Т Р Ы Б У Н А	50
А. В.—Ізноў нацыянал-бальшавізм	29
С. П. Токмачев. —О сельско-хозяйственнай Академіи	57
Н А М Я С Ц О X	61
Н. Разумай. —Да выніку агітпропаганды Залінейнай арганізацыі	65
У ЦК КП(6)Б	66
Пастановы сакратарыяту	68
П АРТЫЙНАЯ ХРОНІКА	68
У ЦК КП(6)Б	65
У ЦКК КП(6)Б	66
Бібліографія	68

У ЦК КП(6)Б

Пастановы сакратарыяту

П АРТЫЙНАЯ ХРОНІКА

у ЦК КП(6)Б	65
у ЦКК КП(6)Б	66

Бібліографія